

Заключная дыскусія

Алесь Краўцэвіч: Хачу зазначыць існаванне ў Інстытуце гісторыі АН БССР сектара публікацыі мемуараў савецкіх партызанаў. Сектар існаваў у 70-я – напачатку 80-х гг. Работнікі сектара збіралі, рэдагавалі і публіковалі гэтыя ўспаміны. Такім чынам, улады імкнуліся фармаваць памяць насељніцтва Беларусі пра апошнюю вайну. Цікава, як у сучасных падручніках асвяляюцца праблемы Другой сусветнай вайны.

Людміла Дзятчык: Нашыя падручнікі – гэта дзяржаўныя падручнікі, і мы вымушаныя прытрымлівацца дзяржаўнай праграмы. Гісторыя вайны ў гэтых падручніках ізноў пачала асвяляцца з пазіцыі, якія дамінавалі ў БССР. На тэму “Беларусь у Другой сусветнай вайне” ў 9 класе адводзіцца ўсяго трох гадзінны. Тэма “Другая сусветная вайна” ў курсе сусветнай гісторыі таксама вывучаецца за 3 гадзіны. Як бачыце, шмат тут не раскажаш.

Ірына Богдан: Справа ў тым, што ў мінулым годзе я выкладала спецкурс “Вялікая Айчынная вайна”. На яго адводзілася 18 гадзін. Ідэя, магчыма, добрая. Райадзел адукцыі парай вывучаць гэты курс паралельна з тэмай “II святовая вайна” па ўсебудынай гісторыі. Але ажыццяўвіць гэта немагчыма. Фактычна, я павінна на працягу некалькіх тыдняў у кожным класе праводзіць два дадатковыя ўрокі. У нас у ліцэі класы профільныя, выкладанне курса “Вялікай Айчыннай” прыходзіцца на люты – сакавік, калі большасць вучняў актыўна нарыхтуеца да цэнтралізаванага тэставання. У такіх умовах выкладаць гісторыю вайны ў класах прыродазнаўчага профілю вельмі цяжка.

Што датычыць падручніка, то дыяпазон адносінаў да яго з боку вучняў даволі шырокі. Досьціц вялікая група задаволеная падручнікам, лічыць яго вельмі цікавым. Адзначаюць шматлікасць ілюстрацыйнага матэрыялу, вытрымкі з дакументаў. Звяртаюць увагу на існаванне розных, часам супрацьлеглых ацэнак асобных падзеяў у гісторыі вайны. Іншыя вучні гавораць пра тое, што замест рэальнай гісторыі падаеца дзяржаўная ідэалогія. Яны бачаць (або адчуваюць) фрагментарнасць гэтай гісторыі. Звяртаеца ўвага, напрыклад, на тое, што німецкая акупацийная палітыка характарызуецца выключна як палітыка рэпрэсій.

Алесь Краўцэвіч: Мяне цікавіць на якой падручнікавай базе выкладаеца курс “Вялікай Айчыннай вайны” ў вышэйшых навучальных установах.

Віталь Барабаш: Галоўным недахопам падручніка для ВНУ з’яўляеца адсутнасць кантэксту Другой сусветнай вайны. Апроч таго, відавочна, што падручнік напісаны ў савецкіх традыцыях. Толькі некаторыя

проблемы асвятыня ўзроста трохі па-новаму. Выкладчыкам даводзіцца выкарыстоўваць розную літаратуру – беларускую, расейскую і нават польскую. Проблема з літаратурай існуе і з'яўляецца даволі вострай. Размова пра недарэчнасці гэтага падручніка ўжо ідзе. Часта нам адказваюць, што ён быў задуманы не толькі як падручнік, але адначасна, як падарунак для ветранаў. А такое сумяшчэнне недапушчальнае.

Рымантас Мікныс: Хачу запытаць, цівядомыя ў Беларусі кнігі Віктара Суворава? Ці ведаюць іх змест студэнты? Ці ўзнікаюць дыскусіі па тых проблемах, якім прысвячаныя кнігі В.Суворава?

Віталь Барабаш: Кнігі Віктара Суворава ў Беларусі ёсць. Падчас заняткаў са студэнтамі мы абмяркоўвалі яго канцэпцыю.

Віталь Карнялюк: Сапраўды, Віктара Суворава і яго працы ў Беларусі ведаюць. Фактычна, гэта адзіны аўтар, працы якога даюць інфармацыйную падставу для дыскусіі на тэму, напрыклад, пачатку савецка-германскай вайны. Кніга Юры Туронка, магчыма, напісаная занадта складана для студэнтаў. Яе не ведаюць, а на В.Суворава спасылаюцца даволі часта.

Падручнікі па гісторыі вайны як школьнія, так і ўніверсітэцкія сапраўды нясуць на сабе адбітак “брэжнеўскай” эпохі. Там амаль цалкам адсутнічаюць напрацоўкі беларускай гістарыяграфіі апошніх 15 гадоў. У траўні гэтага года адбылася сустрэча з адным з аўтараў школьнага падручніка Марыяй Красновай. Яна паведаміла, што дзяржаўныя чыноўнікі звярнулі ўвагу на тое, што Германія ў падручніку характарызуецца як нацысцкая. На іх думку, трэба пісаць “фашистычная Германія”. Таксама звярнулі ўвагу на адсутнасць інфармацыі пра калабарацыю, патрабавалі прыбраць згадкі пра “украінскіх нацыяналістаў”, бо гэта нібыта распальвае міжнацыянальную варожасць. Відавочна, імкненне схематызаваць гісторыю вайны і навязаць гісторыкам (а праз іх вучням і студэнтам) погляд дзяржаўнага чыноўніка. Характэрна, што ў спісе рэкамендаванай літаратуры адсутнічае вядомая кніга Юры Туронка “Беларусь пад німецкай акупацыяй” (Мінск, 1993), якая, безумоўна, была значнай падзеяй беларускай гістарыяграфіі. Да таго ж, гэта наогул адзіная новая манаграфія па гісторыі Другой сусветнай вайны ў Беларусі.

Ірина Богдан: Нягледзячы на ўсе недахопы гэтага падручніка, лічу ўсё ж такі, што яго з'яўленне – пазітыўная з'ява. А сабліва відавочна гэта, калі парыўнаць яго з іншымі падручнікамі па гісторыі Беларусі.

Алена Пархаты: Дзеци таксама карыстаюцца ўспамінамі, у т.л. успамінамі сваякоў.

Марына Паліщук: У нашай школе ствараўся музей, прысвечаны 60-годдзю Перамогі. І мне разам з дзецьмі прыйшлося шмат сустракац-

ца з ветэранамі. Запісвалі ўспаміны, размаўлялі. Гэты размовы дазволілі сапраўды паглядзець на вайну вачыма простага чалавека, салдата.

Андрэй Вашкевіч: Хачу звярнуць увагу на такую гістарычную крыніцу, як вусная гісторыя. У савецкі час гэты метад гістарычных даследаванняў практычна не выкарыстоўваўся. Адзіным выключэннем была толькі вядомая кніга “Я з вогненай вёскі”. І толькі паўтары гады таму ў Маладзечне выйшла з друку кніга ўспамінаў аўтарства беларускага настаўніка Уладзіміра Корзуна, які працаваў у 30–60-ых гг. у школе на Чэрвеншчыне. Ён пісаў гэтую кнігу для самога сябе і для сваіх дзяцей, бо быў пэўны, што ніколі ўспаміны не будуць апублікованыя. Ягоная бачанне вайны з’яўляецца сапраўдным адказам на тое, што выдаецца сёння ў дзяржаўных выдавецтвах. Ён фактычна адказаў на тое пытанне, якое мы абміркоўвалі сёння, ці была апошняя вайна грамадзянскай вайной у Беларусі? Грамадзянская вайна – гэта вайна ідэяў. Але таій вайны, вайны ідэяў у Беларусі было вельмі мала. Беларускія грамадства ўжо перад вайной было паламанае сталінскім рэпрэсіямі, перасяленнямі насельніцтва з вёскі ў горад. Гэтае грамадства страчвала сваю структуру. Тыя гвалты і рэпрэсіі, якія рабілі “свае” ў вёсках (пра што казаў спадар Смолянчук) трэба хутчэй разглядаць як выяўленне самага дрэннага, што ёсьць у чалавеку ва ўмовах анархіі, ва ўмовах, калі абставіны ў выглядзе нямецкіх акупантаў правакуюць чалавека на гэта. Падчас гэтай вайны нават сваякі часта забівалі адзін аднаго за тое, што ў мірны час праз дзень ужо не згадвалі.

Мы з сябрамі займаємся вуснай гісторыяй у ваколіцах Гародні з 1998 г. Асаблівая ўвага да Сапоцкінскага пасялковага савету, які ўяўляе сабой невялікі польскі “куточак” у Беларусі. Мы запісалі больш дзесятка цікавых успамінаў. Між іншым нас цікавіў нямецкі контрудар у раёне Гародні ў ліпені 1944 г., нанесены дывізіяй СС “Мёртвая галава”. Успаміны дазваляюць казаць пра падзеі, якія зусім не асветленыя ў навуковай літаратуры. А жыхары вёсак Адамавічы і Пышкі распавядалі пра горы трупаў савецкіх салдат на пераправе ў Пышках, пра нямецкія танкі, якія расстрэльвалі савецкіх салдат, што спрабавалі ўцячы з заходняга берага на ўсходні, пра некалькіх нямецкіх кулямётчыкаў, што два тыдні стрымлівалі цэлья палкі Чырвонай армii, пра “Кацуши”, якія дзеля знішчэння гэтых кулямётчыкаў спалілі цэлую вёску ды інш. Цікава, што нават канкэртныя ваенныя падзеі можна вывучаць з дапамогай вуснай гісторыі.

Дзмітры Люцік: Шмат часу ўжо згублена. Многія людзі ўжо адышлі ад нас. Цяпер мы вядзем размову пераважна з дзецьмі ваеных гадоў. Тым не менш тая інфармацыя, якую можна сабраць, яшчэ мае велізарную каштоўнасць. Між іншым гэта датычыць гісторыі 1941 г. Звычайна,

аповяды людзей пра першыя дні вайны істотна адрозніваюцца ад успамінаў як савецкіх салдат, так і немцаў. Але, калі, напрыклад, мы прыйшлі ў вёску Канюхі, то размовы з людзьмі пераканалі ў большай верагоднасці нямецкіх успамінаў. Цікава, што адносіны людзей да вайны часта залежалі ад іх паходжання, ад веравызнання. Калі размаўляеш з каталіком, то складаеца ўражанне, што немцы лепш ставіліся да людзей, чым Саветы, іх войскі і савецкія партызаны. Напрыклад, жыхары Скідаля распавядалі пра трагедыю савецкіх фішэрскіх сесій даволі абыякава. Гэтыя людзі дlia іх былі і засталіся чужынцамі. Пра дапамогу размова не ішла. Іншае стаўленне да вайны назіралася з боку праваслаўнага насельніцтва. Немцы ўспрымаліся як захопнікі і ворагі. А прыход Чырвонай арміі людзі ўспрынілі, як вяртанне “сваіх”. Распавядалі пра галодных і абадраных савецкіх салдат, якім людзі па мажлівасці дапамагалі.

Хачу таксама адзначыць, што старожытны абраад начнога стаўлення крыжою і ткацтва назіраўся таксама ў перыяд калектывізацыі ў Заходняй Беларусі. Гэта, дарэчы, сведчыць і пра тое, як людзі ўспрымалі калектывізацыю. Падобна, што таксама было пачуццё канца свету.

Алена Пархаць: Я таксама ўзначальваю музей у сваёй школе і вельмі часта мы з дзецьмі размаўляем пра падзеі апошніх вайны. Мне падаеца, што самае простае, што можна зрабіць, гэта падштурхнуць дзяцей да таго, каб распытвалі сваякоў, суседзяў пра вайну. Многія вучні лета праводзяць у вёсцы і маюць такую магчымасць, якой самі рэдка карыстаюцца. Калі дзецы будуть рабіць гэта, то памяць не будзе паміраць, незалежна нават ад таго, з якім пунктамі глядзішча яны сустрэнуцца. Іншым разам людзі самі прапануюць успаміны. Так, дзядуля аднаго з вучняў маёй школы напісаў два сышткі ўспамінаў. Настаўнікі павінны падштурхнуць дзяцей.

Ірына Богдан: Я бачу яшчэ адну задачу для настаўніка. Ён павінен вучыць дзяцей аналізаваць, вучыць думаць, ставіцца да інфармацыі крэтычна. Памяць будзе заўсёды, бояна ёсьць на генетычным узроўні. Іншым разам людзям не хochaцца ўспамінаць. Мой дзядуля, які ваяваў пад Кёнігсбергам, на ўсе мае дзвіячыя пытанні звычайна адказваў: Гэта тое, што я хану забыць. Але гэта толькі ўзбуджала маю цікавасць. Настаўнікі павінны дзяцей зацікавіць. Галоўнае даць першы штуршок.

Алесь Смалянчук: Вялікую ролю адыгрываюць сёння ўспаміны людзей, якія не з'яўляюцца “афіцыйнымі і ветэрнамі”, але для якіх вайна засталася той часткай жыцця, якую немагчыма забыць.

Юры Мілеўскі: Мы, гісторыкі павінны пісаць гісторыю звычайнага чалавека. Мы больш угледаємся ў жыццё палітыкаў, іншых вядомых асобаў, а звычайны чалавек знікае ў гісторыі. І ў Польшчы, і ў Беларусі

доўгія гады людзі павінны былі пісаць у успамінахне тое, што перажылі, а тое, што ад іх чакалі партыйныя начальнікі. Важна таксама праводзіць абмеркаванне спрэчных момантаў у гісторыі. Я з'яўляюся ўдзельнікам польска-беларускай камісіі гісторыкаў па падручнікам. Апошні раз мы сабраліся ў 1997 г. у Любліне. Камісія пагражае натуральная смерць.

Рымантас Мікныс: У нас атрымалася вельмі цікавая размова. Прыем на было слухаць настаўнікаў. Сапраўды вельмі важна, каб дзеци начальнікі задумвацца над тым, адкуль яны прыйшлі, якая ў іх гісторыя. Культура гістарычнай памяці – вельмі важная праблема для ўсёй Еўропы. Можна казаць, што калі такая культура ёсць, то мы маём дачыненне з грамадзянскай супольнасцю. Мы павінны таксама размаўляць пра грахі ўласнага народа і спрыяць развіццю гістарычнай памяці ў Беларусі, ў Польшчы і ў Літве.

Алесь Краўцэвіч: Сталася ўражанне, што ў дачыненні да гістарычнай памяці паміж нашымі трывма краінамі ёсць вялікае падабенства, але ёсць і розніца. Падабенства ў тым, што ўсе мы сутыкаемся з праблемай міфалагізацыі гістарычнай памяці, у т.л. і памяці пра вайну. Спецыфіка Беларусі заключаецца ў тым, што ў нас існуе найвялікшая розніца паміж памяцю “афіцыйнай” і народнай памядцю пра апошнюю вайну. Міфалагізацыя вайны ў Беларусі адбываецца з пункту пэдэшча кіраўніцтва неіснуючай краіны, а менавіта СССР. І тут самая вялікае адрозненне Беларусі ад суседзяў, бо там можна казаць пра нацыянальную міфалагізацыю гісторыі. Трэба канстатаваць пэўную тупіковасць сітуацыі ў Беларусі.

